

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 277 (5951) 3 снежня 1937 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

З кожным днём перадавікі соцыялістычнай працы множаць вытворчыя перамогі, рыхтуючы большэвіцкую сустрэчу дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Гэтым яны дэманструюць сваю бязмежную любоў і адданасць партыі Леніна — Сталіна, вялікаму правядыру народаў таварышу Сталіну.

Рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы, стаханаўцы і стаханаўкі! Вышэй сцяг соцыялістычнага саборніцтва, шырэй размах стаханаўскага руху на заводах, фабрыках, чыгунцы, у калгасах і соўгасах! Наперад, да новых перамог!

ПОСПЕХ ВЫБАРАЎ ВЫРАШАЕЦЦА НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

Усё шырэй і шырэй разгортаецца выбарчая кампанія. Прапоўныя нашай соцыялістычнай рэвалюцыі рыхтуюцца сустрэць знамянальны дзень 12 снежня, як паймае народнае свята. Сярод усіх удзельніц выбарчыкаў наглядзецца небылыя ўздымы налітычнай актыўнасці, найвялікшая зацікаўленасць да выбараў.

Парушаюць «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР», у якім гаворыцца, што «Выканаўчы камітэт Совета дэпутатаў прапоўных абавязан разглядаць кожную заяву аб напіравальнасці ў спісах выбарчыкаў у трохдзённы тэрмін».

Гэта знаходзіць сваё яркае выражэнне ў імкненні прапоўных прысці да гістарычнага дня 12 снежня з новымі вытворчымі перамогамі на ўсіх участках нашага соцыялістычнага будаўніцтва. Стаханаўцы прапрыемстваў і калгасоў рэспублікі ў гэтым знамянальным дні справы дэманструюць сваю бязмежную адданасць вялікай партыі Леніна — Сталіна, сваю гарачую любоў да тварына народнага таварыша Сталіна. Яны адзначаюць падрыхтоўку да выбараў новымі вытворчымі перамогамі, новымі рэкордамі стаханаўскай працы.

На 8—10 дзён маршыруюць заявы выбарчыкаў і ў Ваўруцкім горсавеце, а ў райкоме і райвыканкоме спакійна назіраюць за бяспечнай работай горсавета.

Да выбараў асталося лічаныя дні. Крапа ўстаўляе ў сабе рашучы і гэты выбарчы кампаніі. Восем чаму ўсё большае значэнне набывае разгорнутая арганізацыйная і агітацыйна-прапагандацкая работы на выбарчым участку.

Далейка няпоўна і з неапатрабаваным хуткасцю выпраўляюцца лапунчанскія скажэнні і памылкі ў Менскім горсавеце, аб чым гаварылася ў перадавым артыкуле газеты «Правда».

У многіх выбарчых акругах за апошні перыяд прайшлі людзкія мітынгі і сходкі выбарчыкаў. Гэтыя мітынгі і сходкі яра дэманструюць адданасць народа са свайой комуністычнай партыяй, гарачую любоў і адданасць вялікаму Сталіну, сваёй соцыялістычнай рэвалюцыі.

Кожная памылка, кожны прабаўнік быў неадкладна выпраўлены. Да кожнага факта неабходна пайсці палітычна, глыбока правяршыць яго, улічыць у сутнасці і паказваць, ці не дзейнічае тут варажачая рука. Не трэба забываць, што вораг лесе са стурны вон, каб нашкодзіць. Ён імкнецца ўскінуць наварныя металы напаканіць у выбарчы кампаніі. Восем чаму павышоны большэвіцкай пільнасці павінна а'ўдэляцца нярэўнай задачай кожнай партыйнай арганізацыі, кожнага партыйнага і непартыйнага большэвіка.

Разам з гэтым, трэба прама сказаць, што агітацыя за вылучэнні і зарэгістраваныя кандыдатаў у разне раёнаў рэспублікі паставілена зручна. Так, у Горнашай выбарчай акрузе зусім неадвальна павінна наладжана агітацыйна-прапагандацкая работа. У калгасе «Барыб'ёт» (Дзяржаўскага сельсавета) калгаснікі не ведаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета. Даварана асоба комсамолеца тав. Кляшчэў лічыў да гэтага часу ні разу не сабраў сходкі выбарчыкаў свайго ўчастка, а выбарчыкаў тут больш 700 чалавек.

У «Палажэнні аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» выразае казана, што за 20 дзён да выбараў неабходна штодзённа наведваць выбарчыкаў аб месцы і часе выбараў. Задача заключылася ў тым, каб гэтае абавязовае правіла ажыццяўлялася ў кожным выбарчым участку. Між тым гэтае правіла патрабаванне ў разне месца не паўнашча.

Раз партыйных і савецкіх арганізацый з недапушчальным спакоем і халоднасцю адносіцца да практычных пытанняў падрыхтоўкі да выбараў, закліваю работу дамажыць пухікай, непатрабаванай балбату, а важнейшыя арганізацыйныя пытанні выносяць са свайго поля зроку.

У разне раёнаў да абсталявання памяшканняў выбарчых участкаў яшчэ не прыступілі. У Брагіне, напрыклад, выбарчы ўчастак № 118 не мае памяшкання не толькі для выбараў, але і для навац пакоя для работніц ўчастковай выбарчай камісіі. А такіх фактаў мы можам дзесяткімі налічыць не толькі ў гэтым раёне, Восем чаму горсаветам і райвыканкам неабходна быць усяляк марнадушны прывесці выбарчыя ўчасткі ў поўную гатоўнасць. Выбарчыкаў павінны покісці ў гістарычны дзень 12 снежня ў прастроннае, утульнае і добра абсталяванае памяшканне, якое гарманірава-а а яго святлоімным настроем.

У выбараў асталося лічаныя дні. Справа гонару кожнай партыйнай, савецкай і прафесійнай арганізацыі на працягу дзённага дзёна, што асталося да выбараў, разгарнуць бязую большэвіцкую работу на кожным выбарчым участку. Выправіць лапунчанскія скажэнні, пропусці ў спісах, падрыхтаваць памяшканні да выбараў, неспі штодзённа іркае, праўдлівае большэвіцкае слова ў тую выбарчыкаў, каб усё выбарчыкаў я адзіна, у дзень 12 снежня апаўнава галасавалі за лепшых людзей, выставленых і зарэгістраваных кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. Такія прама, кроўная і ганаровая задача ўсіх партыйных арганізацый, усіх большэвікоў, партыйных і непартыйных.

Да выбараў асталося лічаныя дні. Справа гонару кожнай партыйнай, савецкай і прафесійнай арганізацыі на працягу дзённага дзёна, што асталося да выбараў, разгарнуць бязую большэвіцкую работу на кожным выбарчым участку. Выправіць лапунчанскія скажэнні, пропусці ў спісах, падрыхтаваць памяшканні да выбараў, неспі штодзённа іркае, праўдлівае большэвіцкае слова ў тую выбарчыкаў, каб усё выбарчыкаў я адзіна, у дзень 12 снежня апаўнава галасавалі за лепшых людзей, выставленых і зарэгістраваных кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. Такія прама, кроўная і ганаровая задача ўсіх партыйных арганізацый, усіх большэвікоў, партыйных і непартыйных.

Даручыць УНГУ правесці кантрольную праверку даных перапісу, ахапіўшы ён не менш 10 проц двароў калгаснікаў і аднаасобнікаў.

12. Абаваць старшыні сельсаветаў і дырэктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, якія маюць жывёлы, а таксама старшыні калгасоў — арганізаваць пры сельсаветах, гаспадарках і калгасоў брыгады саабеўшчына перапісу з прастаніўкай жывёлагадоўчых секцый сельсаветаў, стаханаўцаў і ўзнікаў гаспадарак, грамадскіх арганізацый і калгаснага аўтара.

13. Абаваць рэдакцыі газет «Звязда», «Светская Белоруссия», рэдактароў раённых газет і Радыкамтэт арганізаваць сістэматычнае асветленне ходу падрыхтоўкі да перапісу і самаго перапісу жывёлы.

14. Абаваць старшыні сельсаветаў і райвыканкомы: а) забяспечыць неабходнай колькасцю пааўдэляцца правярэнні і падрыхтаванні работнікамі для правядзення перапісу, аслабавішы іх ад асноўнай работы з 1 па 9 студзеня 1938 года з захаваннем зарплатаў;

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА СТАХАНАЎЦЫ МЕНСКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ АДЗНАЧАЮЦЬ ВЫБАРЫ ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ

СТАХАНАЎСКИ РЕКОРД У ГОНАР ЛЮБИМАГО КАНДИДАТА

Буйнымі вытворчымі перамогамі адзначаюць рабочыя менскага вагоннарамоннага завода імя Маснікова першыя два дні сталінскай дэкады стаханаўскіх рэкордаў. Малыя рабочыя комсамолецы тав. Шестакоў Іван Нікалавіч 2 снежня ўстанавіў новы заводскі рэкорд. Замест 13,5 хамуты рэкор Браўна па норме, ён скаваў за адну амену 43 і 2 карных рэсорных лісты. Норму ён выканаў на 389 проц. і поўнашча ліквідаваў брак.

Галасуючы за нашага жалезнага наркома, першага маршала Савецкага Саюза, любімага савецкага народа Клімента Ефрэмавіча Варашылава, мы галасуем за нашу комуністычную партыю, за нашага любімага правядыра і настаўніка таварыша Сталіна. Мы ўсе, як адзін, адзіна ўсё галасуем за таварыша Варашылава і тав. Ваняева.

Тав. Шестакоў без адрыну аў выбарчэскіх зааказчае шлоку дэчыкаў пры Менскім аэраўдбе. На перадыбарчым сходзе малалых выбарчыкаў завода ён заявіў: — Я буду галасаваш за таварыша Варашылава таму, што Клімент Ефрэмавіч — бастрашны баец, выдатны падкавадзец, непахісны бойшык. Таварыш Варашылаў стварыў і выспестоваў магутную Чырвоную Армію. Ён адоўчы і выхоўвае дэчыкаў-героў.

Свай першы рэкорд сталінскай дэкады тав. Шестакоў прысвечыў любімаму маршалу, кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі — Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву.

Дастойна сустрэнем дзень выбараў

Сярод машыністаў менскага паравознага дэпо шырока разгарнулася соцыялістычная спарборніцтва за дастойную сустрэчу дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Натхнёныя дэкай Клімента Ефрэмавіча Варашылава згоўты балатыранаша па Менскай гарадской выбарчай акрузе, машыністы змагаюцца за новыя вытворчыя рэкорды, за соцыялістычную прадукцыйнасць працы.

Да дня выбараў — усепаронага свята крояны соцыялізма — тав. Шестакоў абяцаваў перакрыць свой рэкорд.

Новы рэкорд столара тав. Нодэльмана

Тое, што жалезны нарком абароны, першы маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў К. Е. даў сваю агоду балатыранаша кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе, натхніла па новыя вытворчыя перамогі рабочыя і работніцы дзвалірапаўчага завода імя Молатава.

У другім маблевым паху стаханавец Гаральчык даў 230 проц. нормы, тав. Рокба — 267 проц., тав. Мураўка — 270 проц.

Дзве нормы за змену

1 снежня — пачатак сталінскай дэкады стаханаўскіх рэкордаў — рабочыя і работніцы шчотачнай фабрыкі імя Кругіцкай адзначылі новымі вытворчымі поспехамі. Стаханавец дзвалірапаўчага паха тав. Вейн сваю норму выканаў на 230 проц., тав. Бевтгоўскі — на 200 проц.

Стаханаўскія поспехі

Рабочыя і работніцы менскага завода «Ударнік», рыхтуючыся да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, у гонар нашага любімага і дарагога кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза — Клімента Ефрэмавіча Варашылава, сустракаюць дзень выбараў новымі стаханаўскімі перамогамі.

У адзельным паху стаханаўца тав. Гайтэвіч выканаў норму на 215 проц., тав. Панасюк — на 230, Фельдман — на 210 проц.

Пры дружнай і арганізаванай рабоце калектыва, 28 лістапада прапрыемства перавыкана сваю галавую вытворчую праграму. Выпусчана прадукцыі на 2.173 тыс. руб., пры плане 2.170 тыс. руб. На гэтых поспехах рабочыя і работніцы не састаўляюцца. Яны абавязаліся да дня выбараў выканаць звыш плана паўмесячную праграму на суму 95 тысяч рублёў. За гэта змагаюцца 119 стаханаўцаў, 39 ударнікаў і ўвесь калектыў завола.



Партэт Іосіфа Вісарыявіча Сталіна і Клімента Ефрэмавіча Варашылава, выпушчаны «Известиями».

СУСТРАКАЮЦЬ ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ

З вялікім уздымам праходзіць сталінская дэкада стаханаўскіх рэкордаў на заводзе імя Варашылава. Рабочыя гарач жадаюць сустрэць дзень выбараў вытворчымі перамогамі, каб апраўдаць імя любімага свайго таварыша Сталіна, жалезнага наркома К. Е. Варашылава.

У гэтым абавязальнасці рабочыя патрабуюць дапамогі ад партыйнай арганізацыі. У першы дзень сталінскай дэкады стаханаўскіх рэкордаў стаханавец тав. Барасюк (механічны пах) выканаў норму па абочым муф на 247 проц., тав. Клобач — на 218 проц., тав. Шабан — на 214 проц. На другі дзень дэкады — 2 снежня — у першую амену стаханаўца тав. Ганчарова выканаў норму па абочым ўтулак на 285 проц., тав. Юзельсон — на 211 проц. Група майстра Лібіна абавязалася стаць стаханаўцамі да дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

За змену 340 проц. нормы

Першы дзень сталінскай дэкады стаханаўскіх рэкордаў рабочыя і работніцы менскага завода дзвалірапаўчага адзначылі новымі вытворчымі поспехамі.

Значных поспехаў у рабоце заблава змяніў майстра тав. Стасовіч, якая выканаў на 175 проц. Змены майстраў тав. Сарафановіч і Стасовіч заключылі паміж сабой соцыялістычнае спарборніцтва на дастойную сустрэчу выбараў.

У МЕНСКИМ ГАРКОМЕ КП(б)Б

Бюро Ментгаркома КП(б)Б, абмеркаваўшы пытанне аб хове падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР па Менскай гарадской выбарчай акрузе, прызначыла зусім правільным указанне газеты «Правда» ў перадавым артыкуле ад 26-ХІ—37 т. тав. Менскі гарком КП(б)Б і праўдлівым горавета не прынялі рашучых кроў для выпраўлення лапунчанскіх скажэнняў пры складанні спісаў выбарчыкаў.

Для кантрольнай зоркі правільнасці апаўдэляцца спісаў гарком абавязваў галасаванне райкомы партыі і старшыні участкаў камісій да 3 снежня правесці рэвалюцыйную праверку спісаў усіх выбарчыкаў з асобах кожнага дома і кватэры з тым, каб да дня выбараў не асталося ніводнага выбарчыка, не знесенага ў спісах.

Гарком паставіў склікаць 3 снежня па ўсіх выбарчых участках партыйна-камсамольскія сходкі. На гэтых сходках бузэ абмеркаваць пытанні апаўдэляцца камуністаў да адпаведных вузлаў на ўдзел у правядзенні агітацыйнай і арганізацыйнай работы, для адзначэння выбарчыкаў з цэнтрам выбарчага ўчастка і тэхнічнай правядзення выбараў. 3 снежня ў доме партыі скаліцацца сяміна і старшыні і сакратароў участкаў выбарчых камісій па пытанню тэхнікі галасавання.

Для правядзень работы на участках і аказання практычнай дапамогі ў рабоце ўчастковых камісій пры гаркоме КП(б)Б ствараюцца групы пазаштатных інструктароў у колькасці 15 чалавек.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ ПЕРАПІСУ ЖЫВЁЛЫ ў БССР

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

27 лістапада 1937 г. № 2689 г. Менск.

У выкананне пастановы СНК СССР ад 19 лістапада 1937 года № 2048 «Аб уславяўчым перапісе жывёлы на станавішчы на 1 студзеня 1938 года», Совет Народных Камісараў БССР паставіў:

1. Даручыць Кіраўніцтву Наргасучота БССР правесці ў сельскіх і гарадскіх мясцовасцях БССР перапіс буйнай рагатай жывёлы, авечак, коз, свіней і копей па станавішчы на 1 студзеня 1938 года.
2. Даручыць УНГУ правесці кантрольную праверку даных перапісу, ахапіўшы ён не менш 10 проц двароў калгаснікаў і аднаасобнікаў.
3. Абаваць Наргасучоту, Наргасучоту і іншыя ведамыя і арганізацыі, якія маюць жывёлагадоўчыя гаспадары, дырэктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, а таксама старшыні калгасоў правесці і да пачатку перапісу закончыць інвентарызацыю жывёлы на 1 студзеня 1938 года.
4. Абаваць раённыя і гарадскія саветы на 20 снежня па 1 студзеня 1938 года мабілізаваць раённыя і гарадскія актыўны і накіраваць яго ў сельсаветы, дагасны і соўгасы для правядзення масва-растудумачальнай работы па правядзенні перапісу жывёлы.
5. Абаваць старшыні сельсаветаў і дырэктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, якія маюць жывёлы, а таксама старшыні калгасоў — арганізаваць пры сельсаветах, гаспадарках і калгасоў брыгады саабеўшчына перапісу з прастаніўкай жывёлагадоўчых секцый сельсаветаў, стаханаўцаў і ўзнікаў гаспадарак, грамадскіх арганізацый і калгаснага аўтара.
6. Абаваць рэдакцыі газет «Звязда», «Светская Белоруссия», рэдактароў раённых газет і Радыкамтэт арганізаваць сістэматычнае асветленне ходу падрыхтоўкі да перапісу і самаго перапісу жывёлы.
7. Абаваць старшыні сельсаветаў і райвыканкомы: а) забяспечыць неабходнай колькасцю пааўдэляцца правярэнні і падрыхтаванні работнікамі для правядзення перапісу, аслабавішы іх ад асноўнай работы з 1 па 9 студзеня 1938 года з захаваннем зарплатаў;
8. Абаваць старшыні сельсаветаў і райвыканкомы: а) забяспечыць неабходнай колькасцю пааўдэляцца правярэнні і падрыхтаванні работнікамі для правядзення перапісу, аслабавішы іх ад асноўнай работы з 1 па 9 студзеня 1938 года з захаваннем зарплатаў;
9. Абаваць старшыні сельсаветаў і райвыканкомы: а) забяспечыць неабходнай колькасцю пааўдэляцца правярэнні і падрыхтаванні работнікамі для правядзення перапісу, аслабавішы іх ад асноўнай работы з 1 па 9 студзеня 1938 года з захаваннем зарплатаў;
10. Абаваць старшыні сельсаветаў і райвыканкомы: а) забяспечыць неабходнай колькасцю пааўдэляцца правярэнні і падрыхтаванні работнікамі для правядзення перапісу, аслабавішы іх ад асноўнай работы з 1 па 9 студзеня 1938 года з захаваннем зарплатаў;
11. Даручыць пракурору рэспублікі выдана распараджэнне аб раскладзе сцягу на асоб, утойнальных жывёлы і зрыўчыкаў перапісу, на працягу 5 дзён.
12. Абаваць УНГУ БССР прадставіць у Соўнарком да 25 студзеня 1938 г. папрэдавы вынікі перапісу жывёлы, а да 15 красавіка — канчатковыя вынікі перапісу.
13. Абаваць Кіраўніцтва Наргасучота БССР разам з АВК і РВК да 5 снежня гэтага года паабарць правярэнных і палітычна гоматых людзей і залажыць СНК аб укамытэставанні па акругах і раёнах апарата па правядзенні перапісу жывёлы.

Старшыні Савета Народных Камісараў БССР А. КАВАЛЕЎ.

Кіраўніц праў Савета Народных Камісараў БССР МАНЬШАЎ.

Старшыні Савета Народных Камісараў БССР А. КАВАЛЕЎ.

МАГІЛЕЎСКАЯ ВYБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВYБАРЧЫ МІТЫНГ У КНЯЖЫЦКІМ СЕЛЬСОВЕЦЕ

Тэтымі днямі ў Вялікім сельсавеце, Магілеўскага раёна, адбыўся многалюдны мітынг калгаснікаў і аднасобнікаў, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет СССР.

Баршчэкі свайго кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. Іванова Аляксандра Іванавіча, які выступіў з прамоваю.

ПРАМОВА тав. А. І. ІВАНОВА

Дарагія таварышы! У мяне нехацеа слоў, каб выказаць сваю паэзію выбаршчыкам Магілеўскай сельскай выбарчай акругі за аказанне мне давер'е і вялікі годар.

Не можа быць большага шчасця, не можа быць большага радасці, чым жыць у нашай пудоўнай сацыялістычнай краіне, якой кіруе наша родная большавіцкая партыя, лепшы друг усіх працоўных вялікі Сталін.

Толькі ў краіне пераможнага сацыялізма сьпіны працоўнага народа могуць быць вылучаны кандыдатамі ў дэпутаты вярхоўнага органа ўлады.

Хто я такі? Мая біяграфія вельмі скромная. Нарадзіўся ў 1893 годзе, у сям'і рабочага-гарбаря. З 13-гадовага ўзросту пачаў працаваць у якасьці майстэрня Геніна і інш. З 1919 па 1923 год служыў у рэдах Чырвонай Арміі, удзельнічаў у баях супроць Юдэніча пад Ленінградом і на Заходнім фронце супроць беларусаў. З 1923 года і па сёньняшні дзень працую ў Магілеве. Спачатку ў гарбарных майстэрнях, а з 1930 года — на скурзаводзе імя Сталіна ў якасьці рабочага, інструктара школы ФЭВ, майстра і ў апошні час у якасьці намесніка дырэктара скурзавода.

Хто мог калісьці думаць, што сям'я пэналага, непісьменнага рабочага-гарбаря будзе

намеснікам дырэктара буйнага заводу! Гэта магчыма толькі ў нашай пудоўнай сацыялістычнай краіне.

Непазнавальна стала наша краіна за 20 год. Узьліх хляб-горад Магілеў. У мінулае мяшчэцка-чыноўніцкі гарадок ператварыўся ў буйны прамысловы цэнтр. У нас выраслі новыя гіганты-прадпрыемствы, як аўтарэмавод, шаўквейн, фабрыка, скурзавод і інш. Вялікі дасягненні і ў сельскай гаспадарцы. Зараз у нас на калгасных палях працуюць камбайны, трактары. Німа больш дэнаў, бескултурнай, забітай вёскі. У нашых калгасках жывуць культура і заможна. Усё гэта нам, працоўным, дала партыя Леніна — Сталіна.

Я люблю маю пудоўную радзіму, гэтаў усё сваё жыццё аднаў за справу сацыялізма, за шчаслівае жыццё сацыялістычнага народа.

Я ад усёго сэрца яшчэ раз прыношу сваю шчырую паэзію вам, дарагія таварышы, за аказанне мне годар'е і давер'е. Я абяпаю гэтае давер'е апраўдань у штодзённай працэскай рабоце.

Нахай жыць Сталінская Канстытуцыя! Нахай жыць наша камуністычная партыя і родны таварыш Сталін, які вядзе нас ад перамогі да перамогі! (Бурныя апладысменты).

ПРАМОВА тав. А. А. МАКСІМЕНКА

(Старшыня калгаса «ХV з'езд КП(б)Б») Савета Саюза тав. Масленнікова і за кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. Іванова — за лепшых сьмяюнай нашай радзімы. Я заклікаю ўсіх вас аднаў свае галасы за гэты кандыдатурам.

Нахай жыць наша камуністычная партыя! Нахай жыць наш дарагі бацька і праводзі родны таварыш Сталін! (Бурныя апладысменты).

РЭЧЫЦКАЯ ВYБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВYБАРЧЫ СХОДЫ Ў ЛОЕЎСКІМ РАЁНЕ

ЛОЕЎ. (Нар. «Звязды»). У памяшканні кінатэатра адбыўся перадвыбарчы сход выбаршчыкаў мястэчка Лоева, Дружнымі апладысментамі сустракаў і ўдзельнікі схода свайго кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей ад Рэчыцкай выбарчай

акругі шафара, калгасніка калгаса імя Дзержынскага, Ровенска-Сабольскага сельсавета, Рэчыцкага раёна, Ахціпа Іванавіча Мапошэну. Тав. Мапошэнка выступіў перад выбаршчыкамі з прамоваю.

ПРАМОВА тав. А. І. МАЦЮШЭНКА

Я, таварышы, раскажу, кім я быў і кім стаў. Нарадзіўся я ў вёсцы Ровенска-Слабада, Рэчыцкага раёна. У 1920 годзе майго бацьку вяртаска забілі беларускімі і пайшоў я 12-гадовым хлопчуком батрачым. Насіў жыцьцё ў кулакоў, працаваў на панскім млыне за 15 фунтаў хлеба ў месца.

Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя вывела мяне, як і ўсіх працоўных вялікага Саюза, на шырокі шлях радаснага, шчаслівага жыцця.

Наш народ, наш Сталін любіць чэсных, аднаўных людзей. Я свайго станаўскага працаў дабіўся самага дарагога, самага каштоўнага — давер'я нас. Гэтым давер'ем я ганаруся. Я не папаша-

дзіўся, кім я калі гэта спатрэбіцца — і жыўся за шчасце свайго радзімы, свайго народа.

Нахай жыць камуністычная партыя! Нахай жыць вялікі праводзі народоў таварыш Сталін! (Бурныя апладысменты).

Тав. Мапошэнка выступіў таксама на сходах іншых выбарчых участкаў Лоеўскага раёна. Выбаршчыкі ў сваіх прамовых і рэвалюцыйных выказваньнях бязмежна любіць і аднаўска камуністычнай партыі і вялікаму Сталіну і заклікаюць, што ў дзень выбараў — 12 сьнежня — будзь галасавань за вернага сына радзімы, лепшага калгасніка Ахціпа Іванавіча Мапошэну.

ЗВЯЗДА

ПОЛАЦКАЯ ВYБАРЧАЯ АКРУГА

5-ЦYТЫСЯЧНЫ МІТЫНГ ВYБАРШЧЫКАЎ РАСОНСКАГА РАЁНА ПРАМОВА КАНДЫДАТА Ў ДЭПУТАТЫ ВYРХОЎНАГА СОВЕТА СССР ТАВ. Б. Д. БЕРМАНА

Тэтымі днямі ў Расонскім раёне адбыўся пяцітысячны мітынг выбаршчыкаў. На мітынг выступіў прэса спаткань выбаршчыкаў кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Полацкай выбарчай акругі тав. Берман Барыс Давідовіч.

ПРАМОВА

Таварышы працоўныя, выбаршчыкі Расонскага раёна! Вось гэтакі ж я зараз на нашым мітынг, на вас — людзей, сабраўшыхся з самых аддаленых куткоў нашага раёна і стаячых шчыльна прыжаўшыся аднаў да аднаў вараў гэтай трыбуны, отаўжы так песна, што абдыку нема да ўтрасі.

Вось таксама, таварышы, як вы стаіце тут, так самантыч рады наша выхадца сацыялістычнага народа вараў нашай партыі, вараў таварыша Сталіна. (Апладысменты).

Я пытаю, таварышы, калі народ зосць так шчыльна стаіць, самантыч рады вараў свайго партыі, вараў свайго рэвалюцыйнага ўлады — кіба яго можна перамагчы? Хіба ёсць у свеце сіла, якая зольна перамагчы гэты гераніны народ?

Такой сілы нема, але не можа быць і не будзе. Але ёсць у свеце людзі, якія ішчэ маюць, спазнаюцца і вяртаюцца праправаць нашу сіду і магучасць.

Мы жывем у БССР побач з вараўскай, якая стаіць на гэтых вараў. Але, не гледзячы на гэта, яна прабуе вяртасва сваю волю народу Савецкай Беларусі. Яна марыць яшчэ праправаць шчасна, але не адна. Там далей ёсць яшчэ краіны — рад фашысцкіх краінаў.

Зараз ідзе агарав паміж імі, зьб агучылімі сьлімаў абрушчына на Савецкі Саюз. Фашысцкая сусека — жабрацкая дзяржава, яна жыве і таўгуеца з іншымі дзяржавамі за права на існаванне.

Буйныя капіталістычныя краіны лічыцца з ёю па адной прычынае — БССР, у СССР ёсць калгасы, ёсць саўтасы, ёсць фабрыкі і чыгуны, шахты і руднікі, ёсць Чырвоная Армія, партыя, комсаюз, НКВД і т. д. Шыт гэтоў не разведжа межа на нашай тэрыторыі сваіх людзей, сваіх агартаў, атрымаюцца ад іх весткі аб нашым жыцці, аб нашых калгасноў, аб нашых сьліках. Гэта дала іма магучасць бачыць параўнальна поўную карціну аб нашым жыцці, гэта дала магучасць генералам, сьлічачым і іх стаціям і чытаючым зводзі аб жыцці калгаснікаў у БССР, перамаваць аб тым, як у вяртаску райны будзе судзіць іх армія, ці хлэбам-салю, ці муратаў аб сьліках. (Смех).

Гэта вараў для іх таму, што іх дзяржава жабрацкая, іх сьлічачы гэтае, гэтае, да беспрасветнага цемры фашысцкай рэвалюцыі далацца цемра начная. Жыцьцё сьлічачы там жываснае, бязважэнае жыцьцё. Жыцьцё рабочага — надзвычайнае жыцьцё. Там нема ні аднаго месьца без рабочых выступленьняў, без стачак.

Як-жа такая дзяржава можа вараўсваць з вялікімі капіталістычнымі дзяржавамі! Калі ірашоў у варты — патрабуюць казыроў. У сусьветнай нашых вараў — гэта весткі аб Савецкай ўладзе, гэта шпінскае весткі аб тым, як ідуць справы ў нас у калгасках, ці можа мы будзем абараняць нашу радзіму.

Зрацінаў фашысты падбіраў спецыяльна. Іпонскі генералам яны гаварылі: «Не хочаце нас вараў! Дарэма, мы па часці шпінскае вестак можамо вараў дамагчыся. Хочаце, даўра падмацім калгасы. Не вераце, можаце ўвернаць!» І на працягу многіх год вы вараўска, таварышы, што яны шкодзілі, займаліся тэрарам і дыверсіямі.

Голас з малоны: Раскажыце пра коней. Тав. Берман: Мае падказваць на вараў коней, на вараў коней, на вараў жыцьцё.

У нас у БССР варагамі пагублена наша жыцьцё. Мы вараўлі бачытаў за рубку, калі яны ішлі прымаваць анемію і месьці нашым коням, чуму нашым сьлікам. Гэта патрэба было ім, каб наш народ быў блыш.

Культурны, заможны народ, савабтны савабтны народ перамагчы нема. Апрача нашых вараў ніхто не зацікаўлен, каб мы жылі багата. Наша партыя, наш бачны таварыш Сталін вараў і іраўсва нас да культурнага і заможнага жыцця. (Вончыкі: «Няхай жыць таварыш Сталін!»).

Народ, агучтаваны вараў свайго партыі, — несамарнальям, яго перамагчы нема, таму вараў іраўсва адзавань наш народ ад нашай партыі, ад нашай савабтнай ўлады.

Падціраўшы таварышы гаварылі тры, у прыватнасьці, і аб чэскагах. Чэскагы паслывае змагаюцца, паслывае трымаць вараў таму, што яны пад кіраўніцтвам нашай партыі мільёнамі і мільёнамі ішчэ звадалі з нашым выдатным народам. Мы паслывае змагаемся з варагамі таму, што намі кіруе партыя, таму, што НКВД абараняе ітарэсы народа, таму, што ўсе нашы працоўныя змагаюцца з варагамі і дамагаюцца пам, чэскагах, таму, што мы ўсе працуем пад кіраўніцтвам чалавека, у якога рука ніколі не дронге ў барацьбе з варагамі, таму, што мы змагаемся пад кіраўніцтвам нашага роднага Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. (Нрыні: «Ура таварышы Сталін!»).

Я — радавы бачы нашай камуністычнай партыі. Я выковаю волю майго партыі і майго народа. Я 18 год назаў быў паслан майго партыі для барацьбы з контррэвалюцыйна ўсіх масьці, для барацьбы з усякай сволаччу, з якой мы і зараз ішчэ не пакончылі змагацца.

Выраділі — заклікаў вараў і каты беларускага народа — доўгі час вараў сваю існуючую апрацінаў работу. Патрабавацца ўмаваць у беларускай справы савабтася таварыша Сталіна. Ніхто ішчэ, калі таварыш Сталін па аднаму сьліку, па аднаму сьліку з Беларусі сказаў, што ў БССР ёсць вараў, якія перамаваць народам наладзіць культурнае жыцьцё. Таварыш Сталін даў указаньне грамадзі вараў, і мы пачалі іх грамадзі.

Ужо ў гэтым годзе на прадавань вы

атрымаў бодыш, чым у мінулае годзі, і я вам прама скажу, таварышы, што іраўсва дружнай, часнай нашай рабоце нема жыцьцё вельмі хутка стане на многа разоў культурнай і заможнай.

За гэтае жыцьцё — ура, таварышы! (Нрыні: «Ура!»).

Шчо-ж мне сказаць вам яшчэ? Таварышы, па нашай акрузе прапасаў не было, але мы судзілі вараў у Гомелі, Жлобіне, Ленелі, Мельску. Мы судзілі вараў, якім уладася праправаць высока, вараў у асобна аленні нашай партыі, а нам усім патрэба бачыць чэскагы радзіну нашай партыі. У Гомелі вараў заняліся рабаў, ад якой і вараўска ўстаюць дымаў, трыба быць звераў, горш чым звераў, каб паісьці на гэта. Вараўска рабаўлі, вараўска рабаўскаваў сарад нашых дэпартыі з-за нашых харабы.

Шчо зрабіць з імі? Якая ішчэ мера можа быць апрача расстраў! (Нрыні: «Правільна!»).

Так ёсць, па-першае, я вам абдаю: Нах кіраўніцтвам партыі, разам з партыяй і народам, усё што ў мяне ёсць, а чалавека самае дарагое — гэта жыцьцё, якое належыць іму асабтася, а ў камуніста іна належыць народ, — усё аддам на барацьбу з варагамі народа.

Па якой дараўска пайду? Скажу. Усе вы, таварышы, нашай партыі вернае і бязмежна не любіце. Я пайду з партыяй і народам, куды павязе нас наш вялікі і мудры таварыш Сталін. (Нрыні: «Ура таварышы Сталін!»).

Чалавек я ішчэ не стары, наўраў нас зьхочуць праправаць ішчэ штыком. Разам з усімі рамі я пайду грумаў абараняць сваю радзіму. Гэта другое, што я абяпаю вам.

Нахай жыць наша вялікая, благадэная камуністычная партыя!

Нахай жыць наш выдатны вызвалены народ, нашы рабочы-станаўшчыны, нашы калгаснікі, наша савабтны інтэлігенцыя!

Нахай жыць наша сапраўды народная рабочая і саленная геранічная імператарская Чырвоная Армія і малезны маршом абароны Клімент Ефрэмавіч Вараўска!

Нахай жыць нашы агартаў нашай партыі — савабтны органы Нарманата ўнутраных спраў і іх бачны кіраўнік, верны сталінец — таварыш Нікалай Іванавіч Емоў!

Нахай жыць наш вялікі таварыш Іосіф Вісарыявіч Сталін! (Нрыні: «Ура», бурныя аваяцы, «Інтэрнацыянал»).

ПРАМОВА КАЛГАСНІЦЫ ТАВ. БУРАКОВАЙ

Мы прывілі з Гарбачоўскага сельсавета. Мы сьлічачы ішлі дарогаў радасна і вясела, са сьлічачы. Мы свае галасы аказалі таварышам, якія даў нам добрае жыцьцё, і абяпаюць зрабіць яго жыцьцём лепшым.

Я стаю і думаю: мне 60 год, і я толькі, як і калгас увайшлі, толькі сям годоў жыў па-сапраўднаму. Не папашае жыцьцё ў Усупаінаю, як жыцьцё ў батрацкай. Калі служыла ў паноў, з радзіны да ночы маліла панам; мне за гэта давалі пуд жытця ў месьці. А вараў раз мы сьлічачы, аэсты, працуем чэска і ахота пажыць. Хіба раней і стаўла-б

побач, скажам, з ураднікам? Аднойчы я пайшла да ўрадніка, на суд мяне выклікалі, а мне гавараць: куды ты, цётка? Я гавару: мне раскажыць треба. А мне аказваюць: там не прыдзе. Так і не пошлілі мяне (смах у радках). Вы не сьлічачы, я праўду раскажэю. А вараў мяне сустракаюць, вядуць на трыбуну.

Думаю я: «мне-б зарэз 17 год, паўра-ла-б салодка».

Давяў таварышу Сталіну, што ён нам даў такое жыцьцё, што мы, старыя, ішчэ і песні паяем.

АГІТАТАРЫ НА ЛЫЖАХ

Лельскай акруговы камітэт комсаюла арганізаваў тры агітацыйныя камсаюла-скія брыгады лыжнікаў. Кожная брыгада складанца з 8—10 лыжнікаў-комсаюла-мольцаў. Агітацыйныя лыжнікаў накіроўваюцца ў калгасы Вараўскага, Уладкага, Чынінскага раёнаў. Лыжнікі-агітатары будзь прапагандаваць сталінскі выбарчы закон у калгасках.

За кожнай агітацыйнай лыжнікаў ідуць агітацыйныя, якія маюць кінера-скаю, радыё і літаратуру аб выбарах у Вярхоўны Совет. Агітатары-лыжнікі будзь арганізаваць у вёсках і калгасках масавыя вараўска, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет СССР. Агітацыйны будзь праправаць за дня выбараў у Вярхоўны Совет.

БАРЫСАЎСКАЯ ВYБАРЧАЯ АКРУГА

МІТЫНГ У ЛОШНІЦЫ

БАРЫСАЎ. (Спец. нар. «Звязды»). Днямі ў раёне Лошніцкага сельсавета адбыўся перадвыбарчы сход калгаснікаў і аднасобнікаў валаўскага сельсавета выбаршчыкаў валаўскага сельсавета і дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР прынамскага Вярхоўнага Савета СССР па Барысаўскай сельскай выбарчай акрузе арганізацыя ВІЗавету Васільяну Белую.

ПРАМОВА ЕЛІЗАВЕТЫ БЕЛАЙ

Таварышы выбаршчыкі! Я хачу выказаць вам удзячнасьці за тое давер'е, якое вы мне аказалі, вылучыўшы мяне кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР.

Усё, што я маю, гэта дала мне наша радзіма, наша партыя. Сваім шчырым і абяпааным толькі савабтнай ўладзе. У 1918 годзе я, як і мае сьстры і братаў, асталася без бацькі. З зацінства прапайла праправаць. Была на розных прапайла праправаць. Была на розных прапайла праправаць. Была на розных прапайла праправаць.

У апаўні час праправаць савабтнай ўладзе. У нашай краіне, як і пэна, прышчэла ў апаўні і кармыную працу. За поспехі ў жыцьцёвагаў, за высьвета паказальны па агартаў сьлічачы мяне ў 1935 г. уладася годзіе я была на нарадзе станаўскагаў жыцьцёвагаў і Маскве. Саюзны ўрад вараўскагаў мяне ордэнам Працоўнага Чыноўскага Сьліга. (Апладысменты).

Наша партыя Леніна — Сталін, выхавала тысячы выдатных людзей, слаўных патрыотаў нашай радзімы. Многіх з іх народ з вялікаю радасцю вылучае ў вярхоўны орган ўлады з тым, каб яны праправаць яшчэ лепш на карысьць народнага, на карысьць нашай сацыялістычнай вараўска.

Прямамя бачыць вараўска савабтасяе жыцьцё. Гэтае жыцьцё дала нам наша родна партыя, вялікі і мудры Сталін. Гэтае жыцьцё адылілі нам бацькі пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна ў вараўска баях з варагамі. Савабтны чыноўска — самая шчырэная ў свеце. Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя зрабіла дачынаў роўнапраўным членам грамадства. Вялікі праводзі наш таварыш Сталін выхавав слаўнаў брыгаду станаўскагаў, выхавав з годнаю носіць імя сталінскагаў вараўскагаў. Я з'яўляюся адной з такіх ніко таварыш Сталін пайду з самых нікоў народа. Я ішчэ вучусь, адалаю вараўска для таго, каб прысвечі яшчэ большую карысьць нашай краіне, нашай слаўнай камуністычнай партыі.

І заглае давер'е я апраўдаю, нажольні хопіць у мяне сілы і энэргіі.

Нахай жыць Сталінская Канстытуцыя і не вараўска вялікі Сталін! (Доўгія апладысменты).

ПРАМОВА ТАВ. ТУХТЫ

(Трактарыст Лошніцкай МТС)

Таварышы! Калі мы ўвернаю выхадзі на нашых стараўскагах конях на шырокую калгасную ніву, то вараў на кожным кроку ставілі палкі ў коні. Кудыкі ішчэ вараўска сараваць калгасы ад, бачачы ў іх сваю пагібель і кінчачую перамоту савабтася.

Але мы вялікі перамажэма, бо іна вараўска партыя Леніна—Сталін, нас сьлічачы таварыш Сталін! (Апладысменты).

Прямамя жыць у такой краіне, дае праца з песняю сталі рознымі сьстрыма. Жыцьцё пайшоў на ўсё што прапайла!

У дзень выбараў — 12 сьнежня — я аддам свой голас за Івана Пандіфавіча Белова і за ВІЗавету Васільяну Белую — лепшых людзей нашай радзімы.

Нахай жыць таварыш Сталін, які даў нам такое шчаслівае жыцьцё! (Апладысменты).

АРШАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВYБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ Васілій Фёдаравіч ШЫШКОЎ

Васілію Фёдаравічу Шышкову трыццаць сем год. Равеснік нашаму бурнаму дваццатаму веку, ён перажыў усё яго суровыя і вялікія пазды. Праўда, першая руская рэвалюцыя 1905 года адвалялася, калі Васілію Фёдаравічу было толькі п'яць-шэсьць год. Аднаў паздышчы годкі гэтай рэвалюцыі, як частыя стучачы і памешчыкам, арышты сарад сьлічачы і, асабтася, расказы старэйшых пра сьлічачы выступленьні і карныя экзецыцыі, — пакінулі ў сэрцы хлэнчука свой глыбокі след.

Добра асталася ў памяці другая, трыццаць пазды — імпералістычная вайна. Розная вёска Васілія Фёдаравіча — Новое Сяло Талачынскага раёна — была далакватна ад непасрэднага тэатра вараўска дэнаўскага, але крывава і жорстка трыгала разьрывавацца і там. Старымі беларускімі шыжамі ішчэ і паміраў бэжэныя. Цягнуліся доўгія апаўні ранаўска. Палі энэргіі. На вараўска паздышчы за сьлічачы аднаўска ішчэ маўльвія ўдэў і асрачаныя вараўска дэнаў. Сам Васілій Фёдаравіч Шышкоў, скончыўшы пад гэты час сельскую школу і адбыўшы некалькі год вараўска пастушком, праправаў ужо на бацькавай гаспадарцы і агартам і каслом. Але зьялі ў Фёдара Шышкова быць і сараўскага ў яго маладым сараўска чалавечая любоў да занаўскага і няснае, але прыгожае імяненне да чагосьці лепшага і светлага.

Пад гэты час на бэжэнай царскай ішчэ праправацца першая хвала народнага тэнеу. За ёю, увосен 1917 года, грывіўшы самы высокі і самы магучы вал — Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя.

вараўска працы пад строгім наглядом паздышчы прыганыты Васілій Фёдаравіч спазнаў добра. Шыт гора ён выперска сам, многа пакут і сьлічачы бачыў людзкіх. Тады



паздышчы, малады сьлічачы хлавец Васілій Шышкоў пудром адуў сваякі паздышчы жыцця. Захлэнаса самому прыняць ўдэў у гэтых вялікіх і небывалых паздышчы. І апрача-ж пасяя таго, як Беларусь была ачынава ад намецкіх акупантаў, ён пачынае дамагацца камітэту сьлічачы бачыць зьбраць для галаўскага і раздэжэта Фронта хлеб і адежу. У 1919 годзе яго прымаваць у Чырвоную Армію.

У той час маладу рэспубліку з усіх бакоў абягала вараўска пачынаць. На Пётраград наступаў Юдэніч. Партыя малабывае ўсе жыцьцё сьлічачы, каб даць адпор беларусарэжымска афіцэрскаму, узброенаму самаму дасканальму вараўска сьлічачы. Ленін зьяўска да рабочых і чырвонаармейцаў з агітэска заклікам:

— Вісеса да апошняй кроплі крыві, таварышы, трымацца за кожную пяду зямлі, будзьце стойкія да канца. Перамота недадэка! Перамота будзе за вамі!

І дэнаўска сьлічачы і вера даўлілі да сараўска ралавога баяна 13 сьлічачы паздышчы Васілія Фёдаравіча Шышкова. Ён прыскапуў разам з сваімі таварышамі, што з гэтай вышчы кала пасьліка Ражаж яны не адотуцьці ні на крок.

І сапраўды, два разы часці Юдэніча атаквала паздышчы чырвоных агнём і

